



Нерадзівікі 7 1988г. 30авт.  
Укладорвікі Алеся Гнадо ;  
Варенсіята Ілчаковік .

ВЯСНОЙ, ТОЛЬКІ ВЯСНОЙ -- НІКОЛІ ТАК НЕ СПЯВАЕЦДА!  
(Янка БРЫЛЬ)

На гэтай збалелай і белай зямлі вясною звіняшь калякы;  
вягры галекаюшь. Нац гэтай ціхмянай і добрай зямлій блукаюшь  
чыстыя галасы пролкаў... у песнях нашых і замовах. На гэтай  
шчодрай, лагоднай зямлі, як ачышчальныя слёзы, свешашь святы...

У спікную непагадзь і лятае нявер"е гукнем вясну, народзе,  
як некалі дзяды гукалі: Шчырым сэрцам ды цёплым словам ахілім  
ніву нашу. А на сорак выраяў птушак ляцішь да Беларусі  
і звонка абвяшчае свята жаўранак. Адамкнем сваю знямелую зямлю,  
мой брат, вясновым чароўным агнём ды дзявочым карагодам. І не  
відаш краю сіній далечы, пранізліва-светлай...

Агорне свет пляштотай вербная нядзеля, і велікодны каравай  
прамяністай яр-се сонца вясны. Уславішь гордай песню людзей  
залачобная дружына. Каб ніколі не згасла хыщё чалавечаче, пуль-  
суе славянская кроў і вера ў язычніцкіх яйках-пісанках.

І выпадзе блакітная раса на травы, як мара. Нясе жыватворную  
сілу Юр"я -Ярыла. Каб дзеткі і кветкі Сусвету ўсміхаліся. Каб  
зерне наша ды рупныя ўсходы дало. Каб волю прагула спрадвечная  
пастушая труба. Каб не паляла маланка ў святую праўду нашу, абаў-  
шы зямлю креўную карагоды-замовы, ускрэсне зорны абрад пахавання  
стралы. І паплыве заварожышь нязгасная песня: Падхопяць яе кри-  
нічную мелодню русалкі ў хыце, аблашчаныя валашкамі ды тугой  
маладзіка:

І павядзе вясну да лета спеўнага велічны зялёны куст: Ператвораша красуні-дзяўчата ў сімвалы буйной раскоши шчасця ды вясновых траў,  
завядуць сваю алвечную вітальную радасна, узнёсла, як  
даўно калісь мілавалі сонечныя гукі бабулі: Каб радзіла ды пладзіла,  
каб усходзіла і трапяцала, жывіла і поўніла душы вясна!  
Каб сцішалі на радзіме скразнякі і дыхнула цяплом зямля наша!  
Гукнем вясну, сябры, ды ушануем сонца вялікае, траву росную,  
неба чистае, песню шчырую!

# БЛАГАСЛАВІ, БОЖА



БЛАГАСЛАВІ, БОЖА,  
ПРЯЧУСТАЯ МАЦІ,  
ВІЧНУ ЗАГУКАЦІ,  
ЗІМУ ЗАМЫКАЦІ.  
ЛЕТА Ў КАРЭЦЕ,  
ЗІМА Ў ВАЗЧКУ—  
ПА БЕЛЫМ СНЯЖЧКУ.

ЗАП. М. ГАРЭЦКІ Ў 1926 Г. У В. БЛАГАСЛАВІКА МСЦІСЛАУСКІІА  
АРШАНСКАЙ АКРУГІ АД СВАЁЙ МАЦІ ПРССІ ГАРЭЦКAI.

# ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ

Муз. Г.А. Барташевіч

ВОЛ БУШУЕ – ВЯСНУ ЧУЕ  
Воран крача – сырну хоча.  
Воран крача-сыру хоча 2 р.  
Дзеўка плача – замуж хоча.  
Не крач воран – нажаўесься 2 р.  
Не плач, дзеўка – нажывесься.

Вол бушуе – вясну чуе. \* 2 р.

Воран крача – сырну хоча.

Воран крача-сыру хоча 2 р.

Дзеўка плача – замуж хоча.

Не крач воран – нажаўесься 2 р.

Не плач, дзеўка – нажывесься.

Зап. Г.А. Барташевіч у 1975 г. у в. Закальная Любанская р-ну,  
Менск. в. ад В.А. Ласевіч, А.Г. Верабей.

# ЖАВАРОНАЧКІ, ПРЫЛЯЩІЦЕ

*J=104*

ХА - ВА - РО - НАЧ - КІ ПРЫ - ЛЯ - ІЦЕ ЦЕП - ЛА ЛЕ - ЧЭЙ - КА ПРЫ - НЯС - ІЦЕ А  
ЗІ - МАЧ - КУ ПРЫ - ЗЭ - ВЫ БО ЗІ - МАЧ - КА НА - ДА - Е - А - А  
Хлеб - йы - КА ЛЕ - РА - Е - АА.

Жавароначкі, прылящице,  
Цепла лецейка прынясіце  
А зімачку прыбярыще,  
Бо зімачка надаела,  
Нам хлебчыкі пераела.

Жавароначкі, прылящице,  
Зямлю-матухну абудзіце,  
Дожжыкам напаіце,  
Каб травачкі нарасціла,  
Каб волікаў накарміла.

Зап. Г.І. Цітовіч у 1984 г у в. Ланская Маларышкага р-на  
Брэстскай вобл. ад А. Алесін (70 г.)

# ВЯСНА, ВЯСНА НА КАЛОЧКУ

Handwritten musical notation for two voices. The top staff is in common time (indicated by '1') and the bottom staff is in 2/4 time (indicated by '2'). Both staves have a key signature of one sharp. The notation consists of vertical stems with small horizontal dashes indicating pitch and rhythm. The lyrics are written below the notes.

Л = 80

ВЯСНА ВЯС(Ы)НА НА КАЛОЧ-КУ, ВЯС(Ы)-НА ВЯС-НА  
НА КАЛОЧ-КУ НЕ НА-ПРА-ЛА НА СА-РО-ЧКУ

Вясна, вяс(ы)на на калочку 2 р.

Не напрала на сарочку

Вясна, вяс(ы)на на прыпичку , 2 р.

Не напрала на світачку.

Вясна, вяс(ы)на да й на печы,

Не напрала да й на плечы.

Зап. Г.А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Закальнае Любанскаага р-на  
Шінскай вобл. ад З.А. Ласевіч і А.Г. Верабей.

# ОЙ, ЧЫРЧКА-ПТАШЕЧКА

$J=144$

The musical score consists of four staves of music for a single voice. The tempo is marked as  $J=144$ . The lyrics are written below each staff, corresponding to the notes. The lyrics are:

ОЙ, ЧЫРЧКА - ПТАШЕЧКА,  
НЕ ЗАЛЕТАЙ ДАЛЕЧКО. ГУ!  
НЕ ЗАЛЕТАЙ ДАЛЕЧКО,  
НЕ ЗАНОСЬ МОГО ВЕНЧЫКА. ГУ!  
БО МОЙ ВЕНЧЫК БАРВЕНЧЫК,  
БО ЁН УЖЭ МНЕ ПОТРЕБЧЫК. ГУ!

Ой, чырчка-пташечка,  
Не залетай далечко. Гу!

Не залетай далечко,  
Не занось мого венчыка. Гу!

Бо мой венчык барвенчык,  
Бо ён ужэ мне потребчык. Гу!

Зап. З.Я. Мажайка у 1964 г. у в. Танеж Лельчицкага р. Гом. вобл.  
ад: А.П. Венгурь (1912), Х.И. Даращэвіч (1915), В.А. Раукоўская  
(1903).

(Весная, гукальная)

# ОЙ, У АГАРОДЗЕ ДА Й НА ПЕРАХОДЗЕ

The musical notation consists of three staves of music. The first staff starts with a treble clef, a sharp sign indicating G major, and a 'mt' dynamic. The second staff starts with a bass clef. The third staff starts with a treble clef. The lyrics are written in capital letters under the notes:

ОЙ У А-ГА-РО-ДЗЕ ДА Й НА ПЕ-РА-ХО ДЗЕ ВЯС-НА КРАС-НА  
НА У-КСО СВЕТ СН- ЧНА ПА-НЕН-КА Я-ЧМЕНЬ ЖА-ЛЯ  
ВЯС-НА КРАС-НА ЖА-ВЕСЬ СВЕТ.

Ой у агародзе ды на пераходзе  
Вясна-красна на ўвесь свет ! п. к. р.  
Слічна паненка ямень жала,

Жмень жала, грэчку вязала.

Да прыйшоў да яе, кавалер яе,

Да заказаў ёй семь загадак;

- Жалі адгадаеш, то мая будзеш,

А не адгадаеш, то мая(й) ня будзеш.

Да што чорна да ня чэрнячы,

Да што бела да ня белячы,

Да што раба да ня рабячы,

Да што расце да бяз кораня,

Да што гарыць да бяз польмя,

Да што бяжышь да бяз ножачак,

Да што плача да бяз слёзачак.

- Воран чорны да ня чэрнячы,

Лебедзь белы да ня белячы

Дзяцел рабы да ня рабячы,

Камень расце да бяз кораня,

Зара гарыць да бяз польмя,

Вада бяжышь да бяз ножачак,

Скрыпка плача да бяз слёзачак.

# КОРОЛЮ, КОРОЛЕВІЧУ

$J=66$

Handwritten musical notation for two voices. The top staff is in common time (4/4) and the bottom staff is in 7/4 time. The lyrics are written below the notes.

Top staff lyrics: KO- RO- лю, ко- ро- ле- ві- >чх||  
Bottom staff lyrics: по- стой ты кай ко- ло- дзе- зя.

Коралю, королевічу,  
Постой ты кай колодзезя.

Пока я каня зыведу,  
Пока я сядло зынесу.

Да поедзем з королём на войну,  
Да звожем коралейну-землю.

Зап. З.Я. Мажайка ў 1970 г. у в. Выганашчэ Івацэвіцкага р-на  
Брэсцкай вобл. ад А.Б. Ланец (69 г.). П.А. Лукашэвіч (65 г.)

("на ростаўках, як праталіны, то выходзяць на завалінкі  
і пляюць".)

# ЮР'Я, УСТАНЬ РАНА

Handwritten musical notation for 'ЮР'Я, УСТАНЬ РАНА'. The notation is on a single staff with a treble clef, a key signature of one sharp, and a tempo of 100 BPM. The lyrics are written below the notes.

Ю(ГА), УС-ТАНЬ РА-НА, ЮР' Я(ГА), УС-ТАНЬ РА- НА

Ю'ря, устань рана 2 ာ.  
Ю'ря, умыся бела.  
Ю'ря, прыбярыся  
Ю'ря, прычашыся  
Ю'ря, вазмі клячи  
Ю'ря, ідзі у поле  
Ю'ря, адмкні зямлю  
Ю'ря, упусці расу.

Мелодию зап. А.С. Эмяльянаў у 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р-ну Віцебскай вобл. ад Ф.П. Пронькі (58 г.)

Юрай, уставай рана,  
Адмыкай зялёю,  
Выпускай расу  
На ёплае лета,  
На буйнае жыта  
На ядраністасе,  
На каласістасе!

Юрай, старадаўняе свята земляробчага каленцара ў гонар заступніка жывёл і гаспадаркі. Юр'я, больш чым якое іншае прэтэндуе на сапраўдны пачатак вясны, Менавіта з Юр'я, як лічылі паўсяды, пачынае куваць зязюля. Да гэтага днія прымяркоўваўся першы выган статка ў поле, "на юр'еву расу", якой надавалася щудадзейная моц. Лічылася, што качанне па Юр'евай расе дае здароўе чалавеку, а дзядучатам спрычле ў каханні.

Магічнымі заходамі суправаджаўся выган статка ў поле. Вягандючи жывёлу ў пашваротні хлява клалі яйка і лусту хлеба з тым, каб жывёла абавязкова пераступіла іх: спадзяваліся, што коні, каровы і авечкі будуть ад гэтага такія сътня і гладкія, як яйка.

У некаторых месцах пад парог клалі замкнёны замок. Такая засцярога рабілася з мэтай замкнуць ваўкам зубы, зберагчы жывёлу ад звяроў.

Юр'е лічылася святам пастухоў. Пастухі гатавалі яешню і з ёю тройчы абыходзілі статак, каб засцерагчы яго ад упаду і мору. На Юр'я пастухі не бралі з сабой путаў.

Калі на Юр'я ішоў густы дождик, то лічылі: жыта ўрадзіцца густое, буйное.

За колькі дзён да Юр'я зацвітуць вішні, за столькі дзён да Пятра пойдуць жыта.

184. Юр'я, Юр'я на полі ходзіць



Юр'я, Юр'я на полі ходзіць,  
Юр'я, Юр'я да бога просіць:

— Урадзі, урадзі жыта-ишаніцу,  
Пабі, пабі кукаль-мятліцу.

Падай, падай ключы і замкі  
Адамкніці неба і зямлю.

Выпусціці цёплую росу  
І на жыта, і на ишаніцу.

Будзе ў корні караністаю,  
Усерадзіне ды сцяблістаю.

А на полі выжаністаю,  
А із поля вывазістаю.

А у гумніе выкладзенаю,  
А у млыніе вымляёнаю.

А у дзяжы надыхэнаю,  
А у печы выпячонаю.

А на стале сытна спорнаю,  
Нашым людзям на здароўечка.

184. Юр'я, Юр'я на полі ходзіць



Юр'я, Юр'я на полі ходзіць,  
Юр'я, Юр'я да бога просіць:

— Урадзі, урадзі жыта-шаніцу,  
Пабі, пабі кукаль-мятліцу.

Падай, надай ключы і замкі  
Адамкуці неба і зямлю.

Выпусці ўёплую росу  
І на жыта, і на шаніцу.

Будзе у корні караністаю,  
Усерадзіне ды сцяблістаю.

А на полі выжаністаю,  
А із поля вывазістаю.

А у гумні выкладзенаю,  
А у млыні веімляёнаю.

А у дзяжы надыхэданаю,  
А у печы выпячонаю.

А на стале сытна спорнаю,  
Нашым людзям на здароўечка.

Юрай, уставай рана,  
Адымкаіт зямлю,  
Выпускай расу  
На цёплае лета,  
На буйнае жыта  
На ядраністасе,  
На каласістасе!

Юрай, старадаўняле свята земляробчага календара ў гонар заступніка жывёлы і гаспадаркі. Юр'я, больш чым якое іншае прэтэндуе на сапраўдны пачатак вясны, Менавіта з Юр'я, як лічылі паўсяцы, пачынае куваць злозуля. Да гэтага дня прынуркоўваўся першы выган статка ў поле, "на юр'еву расу", якой надавалася цудадзейная моц. Лічылася, што качанне па Юр'евай расе дае здароўе чалавеку, а дзядчатаам спрыяе ў каханні.

Магічнымі заходамі суправаджаўся выган статка ў поле. Вяганды юр'еву жывёлу ў падваротні хлява клалі лішка і лусту хлеба з тым, каб хывёла абавязкова пераступіла іх: спадзяваліся, што коні, каровы і авечкі будуть ад гэтага такія сытыя і гладкія, як яйка.

У некаторых месцах пад парог клалі замкнёны замок. Такая засцярога рабілася з мэтай замкнуць ваўкам зубы, зберагчы жывёлу ад звяроў.

Юр'е лічылася святам пастухоў. Пастухі гатавалі яешню і з ёю тройчи абыходзілі статак, каб засцерагчы яго ад упаду і мору. На Юр'я пастухі не бралі з сабой пугаў.

Калі на Юр'я ішоў густы дождик, то лічылі: жыта ўрадзіцца густое, буйное.

За колькі дзён да Юр'я зацвітуць вішні, за столькі дзён да Пятра пойдуць жаць жыта.

# ПОДАЙ, ЮР'Ю, ДА КЛЮЧЫ З НЕБА

по-дай, юр'ю, да клю-чы з не-б[а]и  
по-дай, юр'-ю, да клю-чы з не-б[а].  
о-дчи-ни-ты сі-ня-е не-бо,  
о-дчи-ни-ты сі-ня-е не-б[о].

Подай, Юр'ю, да ключы з неба	2 р.
Одчиніты сіняе небо.	2 р.
Выпусціты тэплое літо,	2 р.
Штоб родзіло густое жыто.	2р.
І густое, корэністae,	2 р.
А на колос колосістое,	2 р.
А на зерне ядрэністae.	

Зап. З.Я. Мажэйка ў 1970 г. у в. Карсунь Драгічынска-  
га раёну Брэсцкай вобласці ад Г.Ж. Казак (1924 г.)  
Г.Г. Дагун (1913 в.н.)  
(Юр'еўская)

# ДАУНО ДАУНО ТОЕ БЫЛО

*Moderato*

Дауно, дауно тое было  
 Кругам зямлі мора лягло  
 А у моры тым жыў люты цмок  
 Это сіня збіраў з людзей аброк  
 Давалі цмоку цы абрацу -  
 На кожны двор по чалавеку.  
 Алдалі ужо з кожнага двара,  
 Прыйшла пада і на цара.  
 -Цару, цару, прыбірайся,  
 Ці сам ідзі, ці жонку шлі!  
 Іану сваю пашкадаваў,  
 Да чаку-красу к мору паслаў.  
 Сіне мора хвалюеща,  
 Царойней цмок любуеща,  
 З сіня мора выплывае,  
 З пашчы агонь выкідае  
 Цароуначка спужалася  
 За бел камень скавалася.  
 Аж скуль узяўся цы тут Ер'я,  
 Пагнаў у мора свайго каня,  
 Прабіў цмока злотым кап'ём,  
 Рассёк цмока вострым мячом  
 Па цароуне цар слёзы лье,  
 А Ер'я у двор дачку вядзе  
 Перад Ер'ем укленчыць цар,  
 Пытаетса, што даци у дар.  
 -Че трэба мне тваіх дароў,  
 З тваёй дачкой бывай здароў!

Зап. Р. Шырма ў 1929 г. ад Зосі Карпюк у в. Заркі, Пружанская  
 р-н Брестскай вобл. Текст - перапрацука духоўнага верша, напеу  
 нагадвае песні лірнікау.

# У ЧЫСТЫМ ПОЛІ ПАД ЯВАРОМ

$J=58$

У чыс-тым по- лі пад я- ва- ро(го)м  
ра- згу- ляу- ся ю- р'еу конь.

У чыстым полі пад яваром  
Разгуляўся Йр'іу конь. 2.  
Хвастом мора раскальхаў  
Хвастом мора раскальхаў,  
Капытом камінь разбіваў  
Як у каміні ядра нет,  
Так у мальчыкаў прауды нет  
У чыстым полі пад яваром  
Разгуляўся Йр'іу конь.  
Разгуляўся Йр'іу конь,  
Хвастом мора раскальхаў  
Хвастом мора раскальхаў,  
Капытом арэх разбіваў  
Як у арэху ядро ёсьць,  
Так у дзевак прауда ёсьць

Зап. З.Я. Мажайка у 1971 г. у в. Аношкі Лепельскага р-ну ад  
А.І. Крывец С.І. Гарбачовай (1904) З.П. Прускай (1910) Т.Ф. Прускай (1911)

# ЛУГАМ, ЛУГАМ ЗЕЛЯНЕНЬКІМ

Велічна

ЛУ-ГАМ ЛУ-ГАМ зе АЯ- НЕНЬ- КІМ дзі ві - НОЖ ІІ- е  
 зе АЯ- НО- е сце ХАН- СА мі ДРА ТА- ВА - та- мі,  
 ой, зя- ле- чь, я вар ві НА- ГРАД.

Лугам, лугам зеляненькім,  
 Да віно ж маё зеляное! \* п. I р.  
 Сцежачкамі дратаванымі,  
 Ой, зялёны явар-зінаград! \* п. 2 р.  
 Ішлі лугам валачобнікі  
 Гуляючи, спявачи.  
 - А ці дома малады Іванька?  
 Ці спіш, ляжыш, адпачываеш?  
 Устань рана ня спі позна  
 Сядзь пад акном, на усход сонца.  
 Глянь, на дварэ што дзееща,  
 Што дзееща, лялеща.  
 Сады цвітуць, расцвітаюць.  
 Птушкі пяюць, распіваюць.  
 Гэта песня проціў лета,  
 Вясна-красна на ўесь свет!  
 Колас точыш выпльваець хоча,  
 Вясна-красна на ўесь свет!

Зап. Р.Р. Шырма ў 1934 г. у в. Дуброва Маладзечанскага р-на  
 Менск. в. ад С. Мацеральніка.

(Веснавая, валачобная)

# ІДЗЁМ-ПАЙДЗЁМ УДОЛЬ ВУЛІЦЫ

Allegretto

i- дзэм пай-дзэм удоль ву-лі-цы. Спя-вай-це, брат-цы, спя- вай - це.

Ідзём-пайдзём у达尔 вуліцы  
Спявайце, браты, спявайше! \* п.н.р.  
Уполь вуліцы, у дзяўчынскі двор,  
Дзяўчынскі двор на сем закон.  
- Добры зечар, дзяўчынчака,  
Ці спіш, ляжыш, спачываеш?  
Калі ты спіш, устань з ложку,  
Устань з ложку, абуй ножку,  
Прычашыся глацзюсенька  
Да пальці блізюсенька,  
Сядзь пац закном на усход сонца.  
Проці акна зялёны сад.  
А у тым садзе-вінаградзе  
Кветкі цвітуць, расцвітаюць,  
Птушкі пяюць, распяваюць.

Зап. Р. Шырма у 1930 у в. Барані  
Пастаўская р. Віцебскай в. ад А.Стэповіча  
(Валачобная).

# ЯК ПУШЧУ СТРАЛУ ПА УСЯМУ СЯЛУ

$\text{♩} = 92$

Як пушчу стралу

Па ўсяму сялу

кожн. страда паут.

Ды ідзі, страла,

Да уздоуж сяла,

Да зайдзі страла,

К добру молайцу,

Да ўбі, страла,

Дабрага молайца.

Да й што па малайцу

Некаму плакаці:

Матка старая,

Сястра малая,

А жана малада

Жыве каля горада

Ой, дзе конік бяжыць,

Там зямля дрыжыць.

Ой, дзе мамка жыве,

Там рэкі плынуць,

Дзе сястра жыве

Ручай плынуць

А дзе жонка жыве,

Пажары гарашь

Зап. А.С. Фядосік у 1973 г. у в. Коўрын Бабруйскага р-на Магілёўскай вобл. ад С.Е. Хараневіч (1904 г.н.) С.С. Сямёновай (1913 г. нар.) У.М. Паражневіч (1904 г.н.)

# ОЙ, ПУСЦІ, МАЦІ, ДА Й НА РАЦЭ ГУЛЯЦЬ

The musical notation consists of two staves. The top staff starts with a dynamic of *mf*. The lyrics are: ОЙ, ПУСЦІ, МАЦІ, ДА Й НА РАЦЭ ГУЛЯЦЬ. The bottom staff continues the melody with the lyrics: ОЙ, ЛІ, ОЙ, ЛО-ЛІ, ДАЙ НА РАЦЭ ГУЛЯЦЬ.

Ой, пусци, маші, да й на рацэ гуляць,  
Ой, лі, ой лулі, да й на рацэ гуляць.  
Да й на рацэ гуляць, да й селязнейу жыдаць  
А той не селязni да й не касатып.  
Там два малайцы абодва халасты,  
А яны йшлі, ішлі, астанавіліся.  
Да й за'дну дзевачку да й пасварыліся  
А й зы ня біцеся, а й не сварыщеся.  
Ой, па-харошаму да й разыйдзіцеся.  
Ой, апнаму ж таму да я дастануся.  
Да я дастануся дай хлопцу браваму,  
Да й хлопцу браваму, да й кучарааму.

Зап. Г.Р. Нячаева, В.Д. Лішвінка і У.І. Раговіч у 1985 г. у в. Сацілавічы Веткаўскага р-ну Гомельскай зобл. ад групы жанчын.  
(Карагодная)

# МЯДУНІЦА, МЯДУНІЦА ЛУГАВАЯ

Allegretto.

мя-дү- ні- ца, мя- дү- ні- ца лу- га- ва- я.  
ай, лу- га- ва- я.

Мядуніца, мядуніца лугавая,  
Ай, лугавая,  
Чай ня пахнеш , 2 р. па ўсём лузе,  
Ой, на лужочку?  
Як мне пахнуць 2 р. па ўсём лузе  
Ой, на лужочку?  
Стары бабы, стары бабы прысядзелі ,  
Ой, прысядзелі !  
Маладухі , маладухі прыстаялі ,  
Ой, прыстаялі !  
Красны дзеўкі , красны дзеўкі прыскакалі ,  
Ой, прыскакалі !

Зап. І.Д. Зубаў у 1906 г у в. Мікулічы Клімавіцкага շ-на  
Магілеўскай вобл. ад Акуліны.

# ВАСІЛЬ, ВАСІЛЬ, ВАСІЛЁЧАК

VA-СІЛЬ, ВА- СІЛЬ,  
ВА - СІ- ЛЁ-ЧАК, ВА - СІ-ЛЁ-ЧАК.

Васіль, Васіль, Васілёчак,  
Васілёчак.  
Невясёлы твой дзянёчак,  
Твой дзянёчак.  
Пайду ў садок, пайду ў садочак.  
Пайду ў садочак.  
Пайду ў садок, сарву цвяточак,  
Сарву цвяточак.  
Сарву цвяточак, саўю вяночак,  
Саўю вяночак.  
А ў том танку мой нялюбы,  
Мой нялюбы.  
Мой нялюбы ў скрыпку йграе.  
У скрыпку йграе,  
Яго скрыпка лубяная,  
Лубяная.

Зап. В.І. Скідан у 1975 г. у п. Пляцішкі. Гомельск. р. Гом. в.  
ад Г.Г. Івахненкі, Е.П. Піньчую, М.В. Лінскай, Н.А. Грашчанкі.

(Весенняя, карагодная)

А щі ѿ цвярд, перапёлка

= 108

A handwritten musical score for three voices and two drums. The score consists of four staves. The top staff is for the first voice, the second for the second voice, the third for the third voice, and the bottom staff is for the drums. The tempo is marked as 108. The lyrics are written below each vocal line. The vocal parts include 'А ці ї ця-бє, пе-РА- гё-ЛКА', 'ДА ГА- ЛОУ- КА БА- АНЧО', 'ДА ГА- ЛОУ- КА 5А- ЛІЦЬ?', 'ТҮТ . БҮ- ЛА.', 'ТҮТ БҮ- ЛА', 'БҮ- ЛА пе-РА- пе- МА- ЧКА.', and 'ТҮТ БҮ- ЛА ТҮТ БҮ- ЛА КРА- СНА АЗе- Ви- ЧКА.' The drum parts consist of two sets of bass drum strokes (indicated by vertical lines) on the bottom staff.

А ці ў цябе, перапёлка,  
Да галоука баліць? 2 р.

Тут була, тут була

## Печалёнка.

Тут була, тут була

### Красна певчанка

П.К. СТР.

А ці у цябе, перапёлка

Да вачата балянь? 3 в

#### **В ИЗБО ТОВАРИЩЕ**

и ці у цюсі, перепелка,  
Ля птиць волни.

Да буде уважа!

І ці у цябе, перап

2 p.

А ці у шябе, перапёлка

Да стары чапавек?

2 p.

А ці у цябе, перапёлка,

## Да малады чалавек?

Зап. З.Я. Мажэйка ў 1965 у в. Танеж Лельчыцкага раёну. Гомель-  
скай вобл. ад . 1903 А.П. Венгурэ (1912 г.н.), В.Н. Раукоўскай  
(1903), М.С. Акуліч (1907 г.н.)

(Веснавая, карагодная)

## БАЯРЫ. ГУЛЬНЯ.

- Царэұна, добры вечар! 2Р
- Баяры, на здароў'е!
- Царэұна, пусці ў горад!
- Баяры, чаго ў горад?
- Царэұна, дзевак сватаць!
- Баяры, дзеўкі малы!
- Царэұна, перафослі!
- Баяры, рушнічкоў ня ткалі!
- Царэұна, ужо ў трубачках!
- Баяры, каторуч?
- А мне тая спадабалась, што  
прыгожа усміхалась...
- ... Сярэшняя ня ўмывалася,  
Крайняя падабалася...

Зап. Г.А. Барташэвіч у 1974 г у в. Абчуга Крупскага р-на, Мінскай вобл. ад Х.М. Мясаедавай. Праводзілі гульні-карагоды з слоў спявачкі: "Выстрайвающа два рацы, адзін супраць другога: рац дзевак і рац мальцоў. Царэұна стаіць з дзеўкамі. При апошніх словах крайнюю забіраюць. Кожны хлопец выбірае сабе дзяўчыну. Гуляюць, пакуль усіх дзевак пабяруць."

# ГРУША . ГУЛЬНЯ .

$\text{♩} = 160$

А мы грушу пасадзілі, А мы грушу пасадзілі  
 А я маладзенька, топ,топ,топ, а я маладзенька, топ,топ,топ.

А мы грушу пасадзілі 2 р.  
 А я маладзенька, топ-топ-топ пасля кожнага раб.  
 А ўжо груша прымаеща 2 р.  
 А ўжо груша расце, расце 2 р.  
 А ўжо груша цвіцель, цвіцель 2 р.  
 А ўжо грушу пара трэсці 2 р.  
 А ўжо грушу пара есці 2 р.

Зап. В.М. Каламышава у 1976 г у в. Пышна Лепельскага р-на, Віцебскай вобл. ад М.Ц. Бараўцовай і Ф.Ц. Качанавай.

(Карагодная гульня.) Дзяўчата браліся за рукі і утваралі кола, адну дзяўчыну - "грушу" - чадзілі ў круг. Усе рухаліся па колу і спявалі, а "груша" імітавала дзеянні, аб якіх спявалася: пасадзілі грушу - яна нерухома сядзіць на зямлі; прымаеща - дзяўчына рукамі трymаeща за зямлю; Расце - павольна паднімаеща, цвіце - на ёе накідваюць белую хустку. Калі "груша" пасыпела і ёе трэба трэсці - дзяўчыну ўсе разам падкідываюць у гару.

...Адносьцеся да роднай беларускай песні уважліва. з павагай.  
Не заб'вайце, што сярод гэтай народнай спадчыны пападающа перль,  
якія ап няумелага і грубага абыходжання трацяць сваю прырабнасць.  
Не заб'вайце, што гэта скарбніца нароўнага разуму, нароўнага гумару  
з"яўляешча таксама вчытальніцай яго глубокага суму; гэтн скарб —  
наш нацыянальны гонар, наша слава. Не заб'вайце, што родная песня  
гэта палікатная пахучая кветка, што расла на ласкага доўгага часу —  
п'ясяткау, а можа б'ншь і цэлага стагоддзя на ніве чалавечага гора,  
на ніре, палітай чэрэцка горкімі слязымі. Не заб'вайце, што гэта  
сціплая палявая кветка, якая в'ясла ча цвікіх просторах, а не ў  
багатых цяпліцах, лёгка заеяне, каті да яе пад'язі без ласкі, без  
любові...

М.А. Ансау

Наша народная песня вылілася з сэроцай, вуснаў і фантазіі ўсяго  
народу беларускага і дзеля таго называешча народнай. Гэту песню  
наш народ складаў зякамі ў розных хвілінах свайго жыцця: ён як бы  
выказваў чырвымі словамі ў вузкія рамкі песні ўсе свае радасці,  
свой смех, сваё гора, долю і няполні, слёзы ўышёвя. Песня народ-  
ная чырвымі словамі, не раўнуючы, як працавітымі пчолкамі, сабра-  
ла ўсё багашце красы і праўды для сваіх узораў. З пакалення ў пака-  
ленне народ ап дзеда — унуку, аунук — праунуку перадаваў у пес-  
ні глубокую і праўдівую навуку тым, перад каторымі яшчэ слаўся  
няпрайдзены цяжкі жыцця шлях.

Толькі кожнае новае пакаленне да дзедавай навукі-песні да дава-  
ла яшчэ ўласнымі губамі свой уласны погляд на жыццё, свой боль, све-  
жаль, свой смутак і сваю радасць. Таму то для нас народная песня  
так зразумела, так родна, так блізка сэрцу, бо ў ёй мы чуем і слё-  
зы памершай маткі і радасць брата, надзеі сястры і залатыя свае  
уласныя сны. Затым то наша песня народная так гудзе ўлетку пры  
кожнай працы — ці то на полі, ці то на лузе, ці ў лесе, ці ў са-  
дочку. А прыдзе зіма, — заштурмуюць сіверы — народная песня ра-  
зам з намі тулюща пад страху — у цесную насту хатку, жыве ў ёй ра-  
зам з намі, з нашымі шумкамі, жаданнямі. Сэрцу нашаму песня дае па-  
цеху, а деткам, слухаючым яе, — жывую навуку.

Цётка

Кожны народ мае свой асаблізы духоўны хара́ктар, які знаходзіш  
найбольшае адбіцце ў яго песнях.

Народ пяг, — па песні адразу можна распазнаць, з чым вуснаў  
а галоўнае, з чыгі сэрца яна выйшла. У песнях чуваць, аб чым на-  
род сумуе і да чаго рвецца яго душа.

Песня народа — гэта сапраўдная жывая чалавечая душа. бага-  
тая, часцей засмучаная, чым рэзвая і гуллівая, адзначаеща асаблі-  
ваю задумак аб чынші і долі.

З боку настрою, мелодыі і ритму яна зусім самабытная.

Цудоўная, шчырая, як народнае сэрца, мелодыя, высокапазытны  
вежа народнае пазнання з яго наўгядомі чаружнымі вобразамі і зваро-  
тамі, — усё гэта разам узятае пальма беларускую песню на высока-  
масташкі п'едэстал.

Рыгор Шырма

Песня людская адбівае ў сабе душу чалавека, яго боль і гора,  
яго патрабы, жаданні і само чынш. Як па абліччу пазнаць чалавека.  
так па песні, асабліва народнай, пазнаеща шэлая нація, яе харак-  
тар і душа

Усім вядома, што песня — гэта бытам нейкая вялікая таємная  
сіла: яна памагала будзіць народ, узахвочваць яго да прашы, падымаль  
з цемнаты, клікаць да святла — науки, да абароны свайго краю, на  
добрая важныя справы. Для таго ў народаў з широкай аспектай песня  
даўным-даўно заваявала сабе пачэснае месца, яе спраўядліва шануць,  
як вялікі ўсенародны скарб...

Антон Грыневіч

МІНСК, 89  
БЕЛАРУСКІ ФОНД КУЛЬТУРУ